

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 391

1/11828 О составе Совета Безопасности Республики Беларусь

(30.07.2010)

Руководствуясь пунктом 27 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета Безопасности Республики Беларусь.
2. Признать утратившими силу:

Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41 «О составе Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 18, 1/5272);

Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2005 г. № 39 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 10, 1/6191);

подпункт 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2005 г. № 85 «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 27, 1/6260);

Указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 18 «О дополнении состава Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 1/7133);

Указ Президента Республики Беларусь от 5 января 2007 г. № 3 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 1/8232);

подпункт 3.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448 «О некоторых вопросах органов пограничной службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 235, 1/8939);

Указ Президента Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. № 556 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 264, 1/9072);

Указ Президента Республики Беларусь от 7 октября 2008 г. № 551 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 1/10105);

Указ Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2008 г. № 636 «Об изменении состава Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 1/10243).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.07.2010 № 391

СОСТАВ

Совета Безопасности Республики Беларусь

Лукашенко Александр Григорьевич	– Президент Республики Беларусь, Председатель Совета Безопасности Республики Беларусь
Сидорский Сергей Сергеевич	– Премьер-министр Республики Беларусь
Рубинов Анатолий Николаевич	– Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Андрейченко Владимир Павлович	–	Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Макей Владимир Владимирович	–	Глава Администрации Президента Республики Беларусь
Мальцев Леонид Семенович	–	Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь
Ломать Зенон Кузьмич	–	Председатель Комитета государственного контроля
Василевич Григорий Алексеевич	–	Генеральный прокурор
Прокопович Петр Петрович	–	Председатель Правления Национального банка
Кулешов Анатолий Нилович	–	Министр внутренних дел
Мартынов Сергей Николаевич	–	Министр иностранных дел
Жадобин Юрий Викторович	–	Министр обороны
Бариев Энвер Ризаевич	–	Министр по чрезвычайным ситуациям
Харковец Андрей Михайлович	–	Министр финансов
Зайцев Вадим Юрьевич	–	Председатель Комитета государственной безопасности
Гурулев Сергей Петрович	–	Председатель Государственного военно-промышленного комитета
Рачковский Игорь Анатольевич	–	Председатель Государственного пограничного комитета
Тихоновский Петр Николаевич	–	начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны
Лукашенко Виктор Александрович	–	помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 392

1/11829 О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании
(30.07.2010)

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о взаимном поощрении и защите инвестиций* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.

2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова Андрея Владимировича на:

проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

* Не рассылается.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 393

1/11830 О некоторых вопросах Национального банка Республики Беларусь

(30.07.2010)

1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:

1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 «Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2010 г., № 28, 1/11355):

1.1.1. дополнить Указ пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Установить количество членов Правления Национального банка Республики Беларусь 13 человек.»;

1.1.2. в Уставе Национального банка Республики Беларусь, утвержденном данным Указом:

из части первой пункта 8 слова «с их отделениями в городах» исключить;

в части второй пункта 43 слова «Количественный состав» заменить словами «Количество членов»;

пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Заместители Председателя Правления Национального банка назначаются на должности (освобождаются от должностей) Председателем Правления Национального банка из числа членов Правления Национального банка по согласованию с Президентом Республики Беларусь.»;

подпункт 50.8 пункта 50 исключить;

подпункт 64.5 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«64.5. назначает на должности (освобождает от должностей) заместителей Председателя Правления Национального банка по согласованию с Президентом Республики Беларусь из числа членов Правления Национального банка, распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Национального банка;»;

1.2. в порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения) Президентом Республики Беларусь на некоторые должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 645 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3193):

в пункте 13 слова «Заместители Председателя Правления Национального банка и иные члены» заменить словом «Члены»;

дополнить порядок пунктом 13¹ следующего содержания:

«13 ¹ . Заместители Председа-	Председатель Правления	Председатель Правления	– Президент Респуб-
теля Правления Нацио-	Национального банка	Национального банка	лики Беларусь».
нального банка			

2. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 1997 г. № 96 «О Правлении Национального банка Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 3, ст. 102).

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 липня 2010 г. № 394

1/11831 Об узнáгароджаннi дзяржаўнымi ўзнáгородамi Рэспублiкi Беларусь

(30.07.2010)

За высокае прафесійнае майстэрства, узорнае выкананне службовых абавязкаў, плённую працу ў органах дзяржаўнага кіравання, заслугі ў развіццi аховы здароўя, прамысловасцi, культуры і спорту:

1. Узнáгародзiць:

ордэнам Айчыны II ступенi

Махнева
Вадзiма Генадзьевiча

– спартсмена-iнструктара нацыянальнай каманды Рэспублiкi Беларусь па веславанню на байдарках i каное

Пятрушэнку Рамана Іванавіча	– спартсмена-інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веславанню на байдарках і каное
Шантаровіча Уладзіміра Уладзіміравіча	– галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веславанню на байдарках і каное
	ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Гарачку Валерыя Сцяпанавіча	– камандзіра асобнага авіяцыйнага атрада пагранічнай службы, палкоўніка
Жураўскага Пятра Фёдаравіча	– начальніка авіяцыі – начальніка аддзела галоўнага апэратыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
	ордэнам Пашаны
Баранава Аляксандра Васільевіча	– першага намесніка старшыні Гомельскага аблвыканкома
Мачанскага Мікалая Пятровіча	– начальніка вучэбна-спартыўнай установы «Цэнтральны аэраклуб імя двойчы Героя Савецкага Саюза С.І.Грыцаўца» рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь»
Храмцова Міхаіла Рыгоровіча	– намесніка старшыні грамадскага аб'яднання «Федэрацыя фізічнай культуры і спорту «БелТІЗ»
	медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Ігнашэвіча Рыгора Рыгоровіча	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Казельскага Уладзіміра Уладзіміравіча	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка ўпраўлення галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Лагуна Аляксандра Віктаравіча	– начальніка ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Ласенку Юрыя Уладзіміравіча	– памочніка Старшыні Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Цішчанку Аляксандра Уладзіміравіча	– начальніка прэс-цэнтра Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
	медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Лабкова Дзмітрыя Мікалаевіча	– намесніка начальніка чацвёртага аддзела ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкома, маёра міліцыі
Папко Уладзіміра Іванавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкома – начальніка міліцыі грамадскай бяспекі, палкоўніка міліцыі
Шмакава Івана Уладзіміравіча	– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкома – начальніка крымінальнай міліцыі, палкоўніка міліцыі
Якімовіча Андрэя Віктаравіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах другога аддзела ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкома, капітана міліцыі
Яроміна Андрэя Валер'евіча	– начальніка чацвёртага аддзела ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкома, маёра міліцыі
	медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Гамбалеўскага Аляксея Пятровіча	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка ўпраўлення галоўнага апэратыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка

Каладзяжнага Аляксея Уладзіміравіча	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка
Кротава Аляксандра Валер’евіча	– старшага афіцэра аддзялення службы 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, капітана
Перманіцкага Алега Эдуардавіча	– старшага афіцэра аддзела вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, маёра
Федзько Юрыя Яўгеньевіча	– старшага афіцэра аддзела вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
Церцеля Юрыя Станіслававіча	– камандзіра вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, палкоўніка
Цірынава Сяргея Уладзіміравіча	– начальніка ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка медалём «За працоўныя заслугі»
Бабка Валянціна Мікалаевіча	– старшыню камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гомельскага аблвыканкома
Бальшакова Юрыя Аляксандравіча	– начальніка Светлагорскага ўпраўлення буравых работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Бачкоўскага Барыса Ісаакавіча	– старшага інструктара-метадыста ўстановаў «Цэнтр рэабілітацыі і сацыяльнай падтрымкі інвалідаў» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства інвалідаў»
Буянава Васілія Сяменавіча	– бурывальшчыка падземнага і капіталнага рамонтна-свідравіннага ўпраўлення па павышэнню нафтааддачы пластоў і рамонтна-свідравіннага ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Гусельнікава Уладзіміра Барысавіча	– аператара тэхналагічных устаноў Беларускага газэрапрацоўчага завода рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Данілава Сяргея Андрэевіча	– машыніста паравой перасовачнай дэпарафінацыйнай устаноўкі тампанажнага ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Іскава Вячаслава Шынадзілавіча	– старшага трэнера-выкладчыка ўстановаў «Мінская гарадская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву прафсаюзаў «Юнацтва» па лёгкай атлетыцы»
Кавалеўскую Таццяну Васільеўну	– участкавага ўрача-педыятра ўстановаў аховы здароўя «Кіраўская цэнтральная раённая бальніца»
Карыцьку Сяргея Сяргеевіча	– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі цэнтр медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння»
Касцяневіча Уладзіміра Мікалаевіча	– начальніка Мінскай цэнтральнай мытні
Клешчанку Леаніда Федаравіча	– начальніка ўчастка вышкамантажнага ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Максіменку Аляксандра Уладзіміравіча	– старшыню Акцябрскага райвыканкома
Марковіча Ігара Іванавіча	– старшыню Верхнядзвінскага райвыканкома
Мацэральніка Леаніда Міхайлавіча	– дзяржаўнага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Морхата Мечыслава Віктаравіча	– старшыню Шаркаўшчынскага райвыканкома
Мохараву Вольгу Фёдараву	– старшыню Добрушскага райвыканкома
Петрушэнка Аксану Уладзіміраўну	– спартсмена-інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту

- Пічкура
Уладзіміра Конанавіча – слесара па кантрольна-вымяральных прыборах і аўтаматыцы ўпраўлення «Прамсэрвіс» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Пятроўскага
Міхаіла Лявонцьевіча – бурывільшчыка эксплуатацыйнага і разведчацкага бурэння свідравін на нафту і газ Светлагорскага ўпраўлення буравых работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Славецкага
Віктара Браніслававіча – генеральнага дырэктара дзяржаўнага аб'яднання «Віцебскі канцэрн «Мяса-малочныя прадукты»
- Суконку
Алега Рыгоравіча – загадчыка аддзела анкаўралагічнай паталогіі дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М.Аляксандрава»
- Тужыка
Віктара Іванавіча – электрагазаваршчыка нафтагазздабываючага ўпраўлення «Рэчыцанафта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- Цукараву
Алу Леанідаўну – вядучага геолога прадстаўніцтва рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» ў Баліварыянскай Рэспубліцы Венесуэла
- Шавярдак
Людмілу Аляксееўну – намесніка начальніка Магілёўскай мытні па эканамічнай рабоце
медалём Францыска Скарыны
- Ламсадзе
Лілію Мікалаеўну – рэдактара аддзела сацыяльнай палітыкі і навін рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Медыцынскі веснік»
- Мацяс
Галіну Міхайлаўну – галоўнага хормайстра дзяржаўнай установы «Акадэмічны ансамбль песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
- Цыркунова
Уладзіміра Максімавіча – загадчыка кафедры інфекцыйных захворванняў з курсам дзіцячых інфекцый установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

- «Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»
- Міховічу
Міхаілу Сцяпанавічу – загадчыку дзіцячага траўматолага-артапедычнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «Магілёўская гарадская бальніца хуткай медыцынскай дапамогі»
- «Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»
- Паповай
Наталлі Глебаўне – намесніку генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Сівельга»
- «Заслужаны геолог Рэспублікі Беларусь»
- Бескапыльнаму
Валерыю Мікалаевічу – памочніку генеральнага дырэктара (па геалагічных пытаннях у замежных праектах) рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
- «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
- Кацуру
Уладзіміру Дзмітрыевічу – трэнеру-выкладчыку па лёгкай атлетыцы ўстановы «Гомельская дзіцяча-юнацкая спартыўная школа прафсаюзаў «Лідэр»
- Качыеву
Андрэю Вячаслававічу – старшаму трэнеру-выкладчыку па веславанню на байдарках і каное ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 3 г. Мазыра»
- Кузікаву
Сяргею Львовічу – трэнеру-выкладчыку ўстановы «Гомельская цэнтральная спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву прафсаюзаў «Сож» па плаванню»
- Чысцякову
Сяргею Міхайлавічу – галоўнаму спецыялісту рэспубліканскага фізкультурна-аздараўленчага спартыўнага аддзела ўстановы «Рэспубліканскі Палац культуры імя М.П.Шарко» грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства глухіх»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

Азаранка Вікторыі Фёдараўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па тэнісу
Гаражу Дзянісу Алегавічу	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веславанню на байдарках і каноэ
Гралько Маргарыце Сяргееўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Дзеевай Наталлі Леанідаўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Ерамцовай Кацярыне Сяргееўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Лукомскаму Аляксею Віктаравічу	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Рудзько Марыі Віктараўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Цярэнцьевай Алене Анатольеўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту
Чебатаровай Таццяне Віктараўне	– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорту

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2010 г. № 395**1/11832 Аб узнагароджанні мнагадзетных маці ордэнам Маці**

(30.07.2010)

За нараджэнне і выхаванне пяці і больш дзяцей узнагародзіць ордэнам Маці:

	па Віцебскай вобласці
Глацёнак Таццяну Пятроўну	– паштальёна аддзялення паштовай сувязі Каханавічы Верхнядзвінскага раённага вузла паштовай сувязі
Дароніну Пелагею Іванаўну	– хатнюю гаспадыню, в. Пальмінка Гарадоцкага раёна
Логінаву Таццяну Вячаславаўну	– санітарку Багушэўскай раённай бальніцы ўстановы аховы здароўя «Сенненская цэнтральная раённая бальніца»
Нарчук Алесею Віктараўну	– хатнюю гаспадыню, в. Маціёва Талачынскага раёна
Шчарбіцкую Таццяну Раманаўну	– выхавальніка ўстановы адукацыі «Верхнядзвінскі дзяржаўны яслі-сад № 2»
	па Гомельскай вобласці
Абібак Галіну Мікалаеўну	– касіра сельскагаспадарчага філіяла «Агра-Слабада» адкрытага акцыянернага таварыства «Петрыкаўскі аграсэрвіс»
Данскую Святлану Мікалаеўну	– хатнюю гаспадыню, Савецкі раён г. Гомеля
Камарову Алену Васільеўну	– хатнюю гаспадыню, Цэнтральны раён г. Гомеля
Кахнюк Валянціну Юр'еўну	– прыёмную маці аддзела адукацыі Петрыкаўскага раённага выканаўчага камітэта
Лескоўскую Таццяну Васільеўну	– настаўніка-дэфекталага дзяржаўнай установы адукацыі «Петрыкаўскі раённы цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі»
Прыходзька Ганну Мікалаеўну	– аператара аўтамата па вытворчасці паўфабрыкатаў адкрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Паўднёвы», г. Гомель
Пугачову Марыну Паўлаўну	– бухгалтара ўстановы аховы здароўя «Брагінская цэнтральная раённая бальніца»

-
- Рэшанок
Ганну Мікалаеўну
- работніцу рэспубліканскага ўнітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Эксперыментальная база «Уваравічы», Буда-Кашалёўскі раён
па Гродзенскай вобласці
- Гайдук
Аліцью Мечыславаўну
- паштальёна аддзялення паштовай сувязі Каменка Шчучынскага раённага вузла паштовай сувязі
- Ждановіч
Іну Леанідаўну
- хатнюю гаспадыню, г. Шчучын
- Курыла
Святлану Леанідаўну
- знімальніка-ўкладчыка шкла і шкловырабаў адкрытага акцыянернага таварыства «Шклозавод «Нёман», г. Ліда
- Радзюк
Аксану Іванаўну
- работніцу дзяржаўнай установы адукацыі «Дварэцкая сярэдняя агульнаадукацыйная школа Дзятлаўскага раёна»
- Смаленскую
Галіну Анатолеўну
- прыёмную маці аддзела адукацыі Шчучынскага раённага выканаўчага камітэта

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка